

ст. Рось. 135 ж., гасп. 46 (1971). 2 пач. школы, б-ка, магазін.

ГРЫБАЧОУ Мікалай Мацвеевіч [н. 6(19)]. 12. 1910, в. Лопуш Бранскага пав. Арлоўскай губ.], рускі савецкі пісьменнік. Чл. КПСС з 1943. З сялян. З 1950 гал. рэдактар часопіса «Советскі Союз». Друкавацца пачаў у 1926. Першы зб. вершаў «Паўночны Захад» (1935). Найлепшыя паэмы «Калгас «Бальшавік» (1947, Дзярж. прэмія СССР 1948) і «Вясна ў «Перамозе» (1948, Дзярж. прэмія СССР 1949) — пра жыццё наслываен. вёскі. Лірыка Г. філас-публіцыст. характару. Пераклаў раман П. Броўкі «Калі зліваюцца рэкі». На ХХII—ХХIV з'ездах КПСС выбраны канд. у чл. ЦК. З 1950 сакратар праўлення СП СССР. Ленінская прэмія 1960. Узнаг. 2 ордэнамі Леніна, ордэнам Кастрычніка, Рэзв., 4 інш. ордэнамі, медалямі.

Тв.: Избр. произв., т. 1—3, М., 1960; Полемика. Статьи и заметки о х-ре, М., 1963; Сталь и моль, М., 1963; Белое — черное, М., 1965; Белый ангел в поле, М., 1968; И ветер с четырех сторон..., М., 1968; Выбор века, М., 1969; Исповеди в пути, М., 1970; бел. пер.—у кн.: Русская савецкая поэзия, Мн., 1953.

Літ.: Ильин В. Николай Грибачев. Гнев и нежность, М., 1968; Привалов Б. А. Николай Грибачев, М., 1962.

ГРЫБІНА, вёска ў Круглянскім р-не Магілёўскай вобл. Падпрадкоўваецца Круглянскому пасялковаму Савету. Цэнтр калгаса «Свабода». За 6 км на ПнЗ ад г. п. Круглае, 68 км ад Магілёва, 18 км ад чыг. ст. Талачын. 82 ж., двароў 27 (1971). Вет. пункт.

ГРЫБКОВЫЯ ХВАРОБЫ ЖЫВЕЛ, гл. мікозы.

ГРЫБКОВЫЯ ХВАРОБЫ СКУРЫ (дэ р-матамікозы), хваробы скуры, выкліканыя патагенінімі грыбкамі. Крыніца інфекцыі — хворыя людзі, цяляты, каты, пашукі. Падзяляюцца на 4 групы: кератамікозы, эпідермамікозы, трыхамікозы і глыбокія сістэмныя мікозы.

Кератамікозы: *вотруб'епадобны лішай*, эртыразма, трыхамікоз. Узбуджальнікі іх паразітуюць у паверхневым слоі скуры, запаленне не не выклікаюць. Мала заразныя. Пры эпідермамікозах (эпідермафіты) і рубрафіты ступні, пахвіна эпідермафіты (і рабрафіты ступні) пашукі і пазногі, а пры *ксандыдамікозах*, апро тако, слізістыя абдоміні. Трыхамікозы (трыхафітыя, мікроспарыя, фавус) выклікаюць хваробы скуры, валасоу і пазногіці (рэдка). Значна радзей бываюць глыбокія сістэмныя мікозы, якія пашкоджваюць глыбокія слай скуры, розных органы і сістэмы арганізма (актынамікоз, блаотамікоз, хромамікоз, споратрыхоз, канкіліяліоз, гістаплазмоз і інш.).

Лечэнне: антыбіётыкі (ністацин, леварын, грызеафульвін) назначаюць унутр., амфатэропын В — у вену; растворы ёду і анатінавых фарбаў, нітрафунгіну і інш.; мазі сернасаліцылавая, сернадзіянгірная, вундэцынавая, дэкамінавая, ністацинавая і інш. (вопкава). Профілактыка: ізоляцыя хворых, праверка асоб, якія мелі контакт з хворым, дэзінфекцыя яго рачаў, вет. нагляд за жывёлай.

Літ.: Ариевич А. М. и Степанщева З. Г. Атлас грибковых заболеваний кожи, М., 1951; Кашкин П. Н. Медицинская микология, М., 1962; Многотомное руководство по дерматовенерологии, т. 2, Л., 1961. Л. Г. Баедановіч. Віцебск.

ГРЫБКОУ Мікалай Іванавіч [н. 14(27)]. 5. 1908, г. Елацьма Тамбовскай губ.], удзельнік бой на Беларусі ў Айч. вайну. Герой Сав. Саюза (1945). Чл. КПСС з 1939. Зімой 1943/44

удзельніцаў у баях пад Віцебскам і Оршай. Вызначаўся 23—24.6.1944 у час наступлення на тэр. Магілёўскай вобл. Лейтэнант Г. узна-чаліў батальён, які трапіў у акружэнне, арга-пізаваў кругавую абарону; за 14 гадзін батальён адбіў 6 контратак праціўніка. Рота Г. з сапёрамі за 2 гадзіны наладзіла пераправу цераз Днепр на Пн ад Магілёва. Жыве ў Чаплыгіне Ліпецкай вобл.

ГРЫБІНА, возера ў бас. р. Дражбіткі, лева-га прыточка Сосніцы (бас. Зах. Дзвіны), у Польскім р-не Віцебскай вобл. Пл. 0,78 км². Даўж. 2 км, найб. шыр. 1 км, сяродня 0,3 км. Вадазбор (43,1 км²) паката-хвалісты. Воз. пра-точнае, злучана пратокамі з азёрамі Клетнае, Звонае, Арлея. Водзіцца плотка, шчупак, акунъ, язъ, лінь, гусцяра.

ГРЫБІНЦА, міцэлій (грэч. *thukēs* грыб), вегетатыўнае цела грыбоў. У большасці відаў складаецца з тонкіх разгалінаваных нітка-добных утварэнняў — гіфаў, якія растуць канцамі і пашыраюцца ў

субстрате ці на яго паверхні. У Г. пікнейшых грыбоў ніяма пашыроч-ных перагародак, у вышайших — перагародкі дзеляць гіfy на клеткі. Праз міцэлій грыбы ўсмоктваюць ваду і рас-твораныя ў ёй пажыў-ныя рэчывы.

Развіваваць Г. — рyzаморфы і склероцы. Ры-заморфы — шнурападобныя утварэнні з гіфаў, звон-ку *укрытыя ахуонай абалонкай*; у пошуках пажыўнага субстрату пераносяць грыб у інш. месца. Склероцы — круглыя утварэнні. Маюць у запасе пажыўныя рэчывы; зберагаюць грыб пры неспры-яльных умовах.

Літ.: Кудрашев З. Н. Микология с основами фитопатологии, Мн., 1968.

ГРЫБНЫЙ ХВАРОБЫ РАСЛИН (мікафі-тозы), хваробы, якія выклікаюцца паразіт-нымі і паўпаразітнымі грыбамі. Прычынняюць страты ўраджаю с-г. культур у полі і пры хаванні. Перадаюцца спорамі грыбоў, якія ўтвараюцца ў вялікай колькасці, а ў спрыяль-ных умовах выклікаюць масавыя захворван-ні раслін — *эпіфітоцы*.

Споры пераносіцца з насеннем і пасадачным матэрэялам, ветрам і дажджком, насікомымі і інш. На Беларусі бываюць: на збожжавых — *галу́нія*, ірка (гл. *Іржа раслін*), снеговая плюсня, каранёвая гніль (гл. *Гніль*), спарыння; на бульбе — *фіта-фтароз*, *маграспарыз*, рак (гл. *Рак раслін*), рyzа-таче́з, парша раслін, циркаспароз, сухая гніль клубня; на лёне — *фузарыёз*, *антракноз*, поліспа-роз, аскхітоз, іржа; на цукр. бураках — *цэрка-спароз*, перонаспароз, іржа, *фамоз*; на садова-ягад-ных культурах — *пладовая гніль*, парша, чорны і звычайны рак, філастыкта, кокамікоз, *кішэнікі* слів, шэраг гніль костачкавых і інш. Меры ба-рацьбы — агратэхнічныя, хімічныя і біялагічныя.

Літ.: Горленко М. В. Сельскохозяйственная фитопатология, М., 1968; Болезни сельскохозяйственных культур БССР, Мн., 1958; Дорожкин Н. А. Болезни картофеля, Мн., 1955; М. А. Дарожский. Самахвалавічы, Мінск р-н.

ГРЫБЫ (*Fungi*, *Mycetes*), ніжэйшыя бес-хларафільныя расліны. Вывучаюцца мікало-гіяй. У быце да Г. звычайна адносяць толькі пладовыя целы шанкавых грыбоў. Але большасць Г. мае выгляд налётаў (мучністых, ватападобных, павуціністых), плям, кропак,



Грыбница галоўчатай плесні.